

Двурушніцтва—Метад Класавага ворага

У маніфесце комуністичнай партыі Маркса і Энгельс після, што «комуністы лічаль лішнім утойвають свае погляды і намеры». Найглыбейшы паўтычны сэнс гэтых выдатных радкоў відавочны. Так, комуністы лічаль лішнім утойвають свае намеры, па-першае, таму, што іх вучэнне аснована на правільным разуменіі законаў грамадскага развіцця — «вучэнне Маркса ўсемагутна», — пісаў Ленін, — бо яно вернае; па-другое, вучэнне комуністаў адпавідае інтерэсам найшэршых мас ірапоўных, якія складають пераважную большасць насельніцтва зямной кулі.

Іншая справа — буржуазныя партыі. Яны вымушаны утойвають свае намеры, утойвають свае меты перал шырокім народным масам. Без ашуканства, без подкупу, крывадушства, ханжества, правакаціі, демагогіі буржуазія ніколі не могла бы паизваць. Свой яркі выраз гэта агідная буржуазная паўтычка атрымала ў агіднейшых демагагічных прыёмах фашысту, якія выступаюць зараз у якасці заідных абровнаў азвярэлай банды трапкісту зіноўеўскіх тэрарыстаў.

Імкненне разлажыць рабочы рух шляхам ашуканства, крывадушши, ханжества патрабуе адпаведных кадраў людзей, якія маюць пеўныя набыткі работы ў масах. Імпіна такую ролю маскаванай двурушніцкай агентуры буржуазіі ў рабочым руху выконвалі ў Расіі меншавікі, булаўцы, эсэры, анархісты, а таксама ўсякага роду посьбіты апартуністычных хістанин, якія працэзі ў большевіцкую партыю.

У час чысткі партыі ў 1921 г. Ленін пісаў: «...меншавікі, як памыль, даказалі за перыяд 1918—1921 гг. дзве сваіх уласцівасці: першая — іскусна прыгутасоўвацца, «прымазвацца» да чануючай сярод рабочых ішмы; другая — яшчэ іскусней служыць верай і праудам белагвардзейшчыне, служыць ей на справе, адракаючыся ад нея на слоўах. Абедзве гэтых ўласцівасці выцякаюць з усёй гісторыі меншавізма... Гэтую асаблівасць меншавікоў треба ведаль і треба яе ўлічыць. А ўлічыць не—гэта значыць ачыспіць партыю прыкладна да 99 сатых усего ліку меншавікоў, далучыўшыхся да РКП пасля 1918 г., і за та-

«фасад», але застаўшыхся ў душы меншавікамі».*)

Гэтые выдатныя слова Леніна паказваюць нам, што двурушніцтва, якое за апошнія гады стала асноўным метадам контррэволюцыйных трапкісту—зіноўеўцу ў іх барадзьбе супронь партыі і савецкай улады, ўнаследавана імі было ад таких партыт, як меншавікі, эсэры, бундаўцы і т. д. Яно (гэта двурушніцтва) надрыхтоўвалася ўсёй іх напярэддняй дзеінасцю.

Калі паўтычнае перамога нашай партыі і правільнасць яе лініі стаілі зусім відавочны, а безнадзейнасць пазіцыі ўсіх і ўсіхіх антыпартычных груп — занадта несумненна, трапкісты і зіноўеўцы, да шчыту абшакропіўшыся, стрыніўшы ўсюку глебу пад ногамі, але не пакідаючы сваіх падзей на рэстаўрацію капітала ў БССР, канчаткова скончылі сваю історыю, але працягнули.

Выступаючыя падзялівамі двурушніца, контррэволюцыйныя трапкісты зіноўеўцу, якія дзялілі выкрыты трапкісткія, эсэраўскія і напыяналістычныя злонечты, якія на працягу рэчы год, старанна матыючыся, вялі контррэволюцыйную работу. Невышлакова, што ў імпульсе ў Беларусі, дзе не было буйнай прымісловасці, колькі-небудзь шматлікага індустрыяльнага пролетарыята, і дзе ўзельная вага дробнай буржуазіі была парадна ў чацвёртакі вялікая, магаць дзеініца і калектыўнага патрыятызму, якія змаглі прысунуць з двурушніцкай метадам многіх сваіх людзей у рэйы КП(б). Выхадцы з гэтых партый і склад патым асноўныя кадры трапкісту і зіноўеўцу, якія змагаліся супронь сопынялізма. Білецкі грамадзянскай вайны, калі вораг аказаўся разбітым у адкрытым бое, вельмі многія з тых, хто складаў кіруючее ядро дробнабуржуазных контррэволюцыйных партый (меншавікі, эсэры, булаўцы, буржуазныя напыяналісты) падзяляюць маску, імкнучыся працягнуць у рэйы ВКП(б) і ў совецкі апарат, каб таким чынам захаваць свае кадры і весці разлагающую контррэволюцыйную работу знутры. Імена ў гэтых метадах пранікаюць КП(б) група эсэраў на чале з Гнатоўскім, якія іменавала сябе «Беларускай комуністычнай арганізаціяй».

Веюцыйная дзеінасць якіх ў час у Беларусі таксама пасіла на скрэз двурушніцкіх правакатаракіх характар.

Следствам па справе контррэволюцыйнага трапкістка — зіноўеўскага тэрарыстычнага цэнтра было ўстаноўлены, што іменна праз тэраторыю Беларусі, выкарыстоўвалоцы прыступленне большевіцкай пільнасці ў некаторых комуністкіх і настав асобных партыйных арганізацый, вораг ажыццяўляў свае сувязі з загрэбцай. Вядома, што адзін з зімараў Троцкага Ольберг, расстрэляны па справе контррэволюцыйнага трапкістка — зіноўеўскага цэнтра, падзеяўся ў Менску і меў тут, у якасці свайго садзельніка, аднаго з кіруючых работнікаў газеты «Звязда» — Розенблума.

Праверка і абмен партыйных дакументаў паказалі наяўнасць вядомай засмечанаасці ради КП(б) варожымі людзьмі. У час праверкі былі выкрыты трапкісткія, эсэраўскія і напыяналістычныя злонечты, якія на працягу рэчы год, старанна матыючыся, вялі контррэволюцыйную работу. Невышлакова, што ў імпульсе ў Беларусі, дзе не было буйнай прыміловасці, колькі-небудзь шматлікага індустрыяльнага пролетарыята, і дзе ўзельная вага дробнай буржуазіі была парадна ў чацвёртакі вялікая, магаць дзеініца і калектыўнага патрыятызму, якія змаглі прысунуць з двурушніцкай метадам многіх сваіх людзей у рэйы КП(б). Выхадцы з гэтых партый і склад патым асноўныя кадры трапкісту і зіноўеўцу, якія змагаліся супронь сопынялізма. Білецкі грамадзянскай вайны, калі вораг аказаўся разбітым у адкрытым бое, вельмі многія з тых, хто складаў кіруючее ядро дробнабуржуазных контррэволюцыйных партый (меншавікі, эсэры, булаўцы, буржуазныя напыяналісты) падзяляюць маску, імкнучыся працягнуць у рэйы ВКП(б) і ў совецкі апарат, каб таким чынам захаваць свае кадры і весці разлагающую контррэволюцыйную работу знутры. Імена ў гэтых метадах пранікаюць КП(б) група эсэраў на чале з Гнатоўскім, якія іменавала сябе «Беларускай комуністычнай арганізаціяй».

ПРАВЕРКА
РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Бонтррэволюцыйны трапкістка—зіноўеўскі тэрарыстычны цэнтр Філіча знішчан, але гэта не азначае, што працягні ўжо ўсе сувязі, якія ішлі ад контррэволюцыйнага трапкістка—зіноўеўскага тэрарыстычнага цэнтра к перыферыі. Арганізатор і патхінель тэрарыстычнага цэнтра Троцкі прадаўжыў сваю агіднейшую беландыцкую дзеінасць агента Гестапо. Няма пякіх падстаў для самасупакоенасці. Большэвіцкую пільнасць патрэбна ўсімерна ўзмацняць, асабліва маючи на ўвазе, што пасля працэсу над контррэволюцыйным трапкістка—зіноўеўскім цэнтрам вораг будзе імкнучыца да яшчэ больш стараннай маскіроўкы, да яшчэ больш стараннай канспірацыі.

Тым больш патрэбна асабая пільнасць патрэбна асабая пільнасць з поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы